

Нася аб вязмераванні ўжо выпечанага хлеба. Тут у нас пазан уйма страшных недахопаў. Сетка размеркаваўчых пунктаў водпуску хлеба яшчэ невыстарчална з аднаго боку і тэрытарыяльна размеркавана перацяжывальна з другога. Парадак водпуску хлеба таксама амаль не рэгуляваны.

Агульнавядомыя выпадкі ў нас у Менску, калі печаны хлеб скупіліся ў аўна перавозных спажывальню любой сім і колькасця на пракур... конай і інш. Парадак, ці праўдзай, непарадак водпуску хлеба выклікае непатрэбныя чаргі пасельніцтва і г. д. і г. д. Рэгуляванне выпечкі хлеба і яго водпуску таксама накідае жадаць лепшага. Мы ў нашай газеце ў свой час падавалі факты па тым-жа Менску, калі непарадакні — вялікія чаргі ля хлебных крам, а назітра — вялікія рэшткі печанага хлеба, які чарсцьве і ў вышкі ідзе на пракурм сьвіней.

Няма патрэбы даводзіць, што ўсе гэтыя дэфекты выпечкі і размеркавання хлеба выдуць да аднаго: лішняй, а таму і злычыннай страты мукі.

Другая сума практычных мерапрыемстваў для забеспячэння нас ад труднаснай з хлебом заключаецца ва ўзмацненні хлебных заготовак і, асабліва, ва ўзмацненні заготовак іншых відаў харчавання: мясных, малочных прадуктаў, гародніна, садавіна і г. д. Тут адкрыта вялізнае поле дзейнасці, і ўдзячнай дзейнасці, для аднаведных арганізацый, бо паспяхова заготовка гэтых прадуктаў і правільнае іх размеркаванне ў вилізнай ступені зніжае патрэбнасць у хлебце, асабліва ў гарадох. Не такую-ж ужо вялікую ролю адыгрывае спажыванне хлеба ў бюджэце пасельніцтва гарадоў, калі гэта пасельніцтва ў выстарчалнай меры забяспечана памішанымі вышэй другарад-

Працэс ЦК кампартыі Італіі

На судзе падсудных трымаюць у жалезнай клетцы

РІМ, 1. На працэсе італьянскіх камуністыч. абвінавачанца дотым падсудныя Падсудныя абвінавачанцы праўдзільны ім абвінавачанцы. Пакуль што дотым 20 сьведкаў. Амаль усе яны належыць да складу паліцыі. Падсудныя абвінавачанцы імаюць пытанні. Часам з жалезнас клеткі, у якой змяшчаюцца ў залі суду падсудныя, разадася адначасна 10-12 патрабаваньняў домі слова для пытаньня сьведкі.

Пракурар прапастуе супроць таго, што „падсудным дазваляцца не адзінаць прысвабоду ім чынацца, а проста крытыкаваць паказанні сьведкаў“. Старшыня прапастуе падсудным „трымацца“ фактычнага боку справы.

Падрыхтоўка да здачы Пекіна пайднёўцам

ПЕКИН, 1. Мукдэнцы падрыхтоўваюцца да здачы Пекіна без бою і да сьвячасовай эвакуацыі сваіх войск. Прымаюцца меры да арганізацыі камітэтаў грамадзкай безабаснасьці. Гэта справа даручана старэйшаму дэпартаўману дэпартаўману Ван Шы-чжэнь, які ў 1926 годзе рабіў спробу прымыць варожыя баі.

ТОКІЁ, 1. Агэнцтва Сімбун-Рэнга паведамляе з Пекіну: „Чжан Цзо-лін паведамляў прадаўнікоў чужаземных дэпартаўману, што ён маркуе ў блэйшым будучым эвакуаваць Пекін“.

Тыраж пазыкі 1926 году

МАСИВА, 1. Адыбуся тыраж пазыкі 1926 году. Разыграны 850 выйгрышаў па 200 р., 250 — па 300 р., 79 — па 1000 р., 10 — па 5.000 руб., 3 — па 25.000 руб., 2 — па 50.000 руб. і 1 — у 100.000 руб.

Выйгрышы ў 500 руб. прыпалі на наступныя 10 аблігацый: сэр. 348, № 30; сэр. 1593, № 22; сэр. 3.038, № 36; сэр. 3.173, № 37; сэр. 3.732, № 20; сэр. 3916, № 4; сэр. 4082, № 1; сэр. 4428, № 21; сэр. 4527, № 40; сэр. 4624, № 10.

Выйгрышы ў 10.000 руб. прыпалі на наступныя 5 аблігацый: сэр. 535, № 12; сэр. 760, № 28; сэр. 1550, № 17; сэр. 4701, № 26; сэр. 4800, № 1.

Выйгрышы ў 25.000 руб. прыпалі на тры аблігацый: сэр. 2251, № 24; сэр. 2562, № 15; сэр. 4358, № 2.

Выйгрышы ў 50.000 руб. прыпалі на наступныя дзве аблігацый: сэр. 1514, № 7; сэр. 2364, № 46.

Выйгрышы ў 100.000 руб. прыпалі на аблігацый — сэр. 4089, № 43.

Камісія ЦК і ЦКК КП(б)Б у Віцебску

(Ад уласнага карэспандэнта „Звязды“)

ВІЦЕБСК, 2 чэрвеня (па тэлефону)

У Віцебск прыбыла спецыяльная камісія ЦК і ЦКК КП(б)Б, у склад якой уваходзяць т. т. Васілевіч, Вэйлін, Конаў, для абследавання працы віцебскіх арганізацый у сувязі з выкрывчым агідным зьлічэнстваў у спраўдоме. Хлебпрадукце, Белайгандлі і на фанэрным заводзе, высьветленых у свой час на отаронках „Звязды“.

Выязілі таксама і зьлічэнствы ў карсудзе першага вучастку. Арыштаваныя два народныя судзьдзі — Нікалаў і Сауловіч.

ЯХНІН.

на гэтых установах, якая правядзена па распараджэнні міністра ўнутраных спраў Джойнсона Хікса. У заапе адначасна рат хлусьлівых абвінавачаньняў, якія зьмяшчаліся ў друку.

Орган радыкальнае буржуазіі „Манчэстэр Гардыян“ друкуе перадаюю лідэрамі карэспандэнтам заяву асьведомленай асобы, прозьвішча якой газета ўтойвае. У заапе між іншым, гаворыцца:

„Ні для кога не сакрэт, што Камітэры фінансаву ангельскую камуністычную партыю. Камітэры сам публічна паведаміў аб гэтым і камуністычная партыя пацьвердзіла гэта 2 ці 3 месяцы таму назад. Але меркаваньне, што савецкія гандалявы арганізацыі бралі ўдзел у гэтай аэрацыі ці фінансавалі палітычныя арганізацыі ў Англіі, зусім пазбаўлены падстаў. Але, наколькі гандаля з Расіяй мае пэўнае значэньне і ўсё палашаецца, дык тыя, хто зацікаўлены ў гэтым гандалі, павінны былі б наглядзець за міністэрствам унутраных спраў і ня быць занадта паўна-даверлівымі“.

У пошуках „сацыяльнай роўнавагі“

Праз два дні пасыла апублікаваньня канчатковых вынікаў выбараў у ройхстаг „Фосітэ Цейтунг“ пісала наступнае: „Вынікі выбараў азначаюць паражэньне правай кааліцыі і перамогу сацыял-дэмакратычнай партыі. Вязуможным вынікам гэтага павінна зьявіцца стварэньне моцнага ўраду „сацыяльнай роўнавагі“. Над урадам сацыяльнай роўнавагі газета ў даным выпадку разумела так званую вялікую кааліцыю, г. зн. урадовы блок, у склад якога уваходзяць сацыял-дэмакраты, дэмакраты, цэнтр і народнай партыі. Вялікая кааліцыя, як натуральны выхад са становішча, што стварылася ў выніку выбараў, прадастаўляецца пай-больш праўдзільнае большасці нямецкіх газет і па гэты дзень. Аднак, у апошні час сталі выяўляцца вязуможныя аднакі таго, што калі такая кааліцыя і будзе створана, дык ва ўсім выпадку пасыла вялікіх затрудненьняў і доўгіх міжпартыйных перагавораў.

Асноўнае затрудненьне заключаецца ў тым, што становішча абавязвае сацыял-дэмакрату, якія зьяўляюцца найбольш моцнаю (па колькасці мандатаў) партыяй кааліцыі, акад мае стверыцца, нават калі ў спраўдзінасьці яны і ня хочудь гэтага, дамагацца пануючага становішча ў новым кабінэце. Інакш кажучы, яны прымушаны дамагацца для сябе пасады прэм'ера і некаторых пайвакапейшых міністэрскіх партфэляў, як міністра встыцыі, быць можа міністра замежных спраў і г. д. Разам з тым ім патрэбны некаторыя, хоць-бы мінімальныя гарантыі, што народная партыя, з якое складаецца правае крыло міркуемай кааліцыі ня будзе сабатаваць палітыку кабінету, акому ваяна вахвацца за сабою рэпутацыю „левага“ і „дэмакратычнага“. У адваротным выпадку сацыял-дэмакраты могуць страціць усеякі прэстыж і вачох сваіх выбаршчыкаў, і пры новых выбарах яны стацунць перад пагрозам моцнага паражэньня.

Гэтыя спробы сацыял-дэмакрату ўжо наперад забяспечыць сабе дамінуючае становішча ў новай каалі-

Адкрыты лёт „ПУТАЦ-НАГА ПЛЮС ГАНЬНЕ“

Беларускі клуб соймавых дэпутатаў „Змаганьне“ выдэў адызю да сваіх выбаршчыкаў і ўсяго Беларускага працоўнага народу. Абгаворваючы разгон „Грамады“ і катаржы прысуау грамадаўцам, адыза значыць, што „Грамада зьяўлялася вонравым праўдзільным думам і настроюў усяго працоўнага насельніцтва Заходняе Беларусі“ і што „з ліквідацыяй Грамады не зьмінідаваным гэты думкі і настроі“. Адыза заклікае „ня падаць духам і не падавацца суму і росныч“.

39 год катаргі

У Вялейцы адыбуся оуд над „грамадаўцамі“ ў ліку 21 чалавеча. Трое засуджаны на 3 гады катаргі, 7 на два гады, адына — на год, а рэшту — на 1 з пал. гады крпасьці. Агулам усе засуджаныя павінны адызаць 39 год.

Канфіскацыя „ГОЛАСУ ПРАЦЫ“

30-га мая біленскі паліцыя сканфіскавала № 14 „Голасу Працы“ за рад артыкулаў. „Дур. Віл“, паведамляючы аб канфіскацыі, не гаворыць нічога аб назьве і зьместе гэтых артыкулаў.



Пахучая кветка — кааліцыя

кал кааліцыя стане для іх маля прыстасаванай. Гэтыя партыі, натуральна, баяцца, што пад улічывам значнай перамогі камуністыч. і сацыял-дэмакратычнай партыі ўмоцніцца напек левага крыла, акад будзе штурхаць яе на рознага роду „левыя гэсты“.

Асабліва сур'ёзна ў даным выпадку прыходзіцца лічыцца, аразумела, з пазыцыяй народнай партыі. Яна выбрала сабе ў сучасны момант надта вытрыманую і асырлозную тактыку. Друг народнай партыі вядзе дыскусію аб будучым кабінэце ў такім тоне, быццам яна сама ні ў якой меры не зацікаўлена ў тым, каб браць удзел у кабінэце. Калі сацыял-дэмакраты, — іна гэта друк, — зьявіцца да народнай партыі з прапастоваю складзець вялікую кааліцыю, дык яна, аразумела, не адмоўцца, аднак, толькі ў тым выпадку, калі будучь прыняты ўсе яе ўмовы. Умовы-ж гэтыя вядоўцяцца да патрабаванья раду „гарантыі“ ад сацыял-дэмакрату супроць усялякага роду слыхных экспарыментаў і супроць усяго таго, што так ці інакш дыжа пераходзіць падештай бур-

„ГЭРОЙСТВА“ ПОЛЬСКАЕ ПАЛІЦЫ

У м. Забар'яўзе Валожынскага павету ў часе фэсту паліцыя заацела армітаваць аднаго прысвабодана ў востры сьвадзю. Саброўнавал на фэст акалочнай моладзі ў лічбе каля 600 чалавек уступілася за яго. Тады паліцыя пачала страляць у безабароніме людзкі і дыжка параніла аднаго сьляпінна.

Пасыла Маладзечні гэта яшчэ адзін выпадак „геройства“ польскае паліцыі.

Барацьба з „небясьпечнымі думкамі“ ў Японіі

ТОКІЁ, 1. Японскі парламент у мінуаю сесію асыгнаваў 2.200 тыс. іен на арганізацыю асобнай паліцыі для барацьбы з камунізмам. Ян цалор высьветляецца, пры міністэрстве ўнутраных спраў будзе арганізавана спецыяльнае бюро са штатам у 109 чыноўнікаў. Бюро будзе зьбіраць адбіты пальцаў намушчых, матэрыялы аб камунізьме, а таксама арганізуе шыроную „навуковую барацьбу супроць небясьпечных думак“.

Жуазі выіскаць найвялікшы дадатковы копт пралетарыяту

Гэты самаўпэўнены тон народнай партыі ў апошнія дні выраэна раздзьняе сацыял-дэмакратычны друк. „Форвэртс“, які ў першыя дні пасыла выбараў ня бачыў выдэале сацыял-дэмакрату ў новым урадзе ніякай праблемы, стаў зраз больш стрымана асьвятляць гэтае пытаньне. Гэтымі днімі „Форвэртс“ проста заявіў, што народнай партыі няма чаго знавацца са сваімі патрабаваньнямі „гарантыі“, бо вялікая кааліцыя зусім не зьяўляецца адзіным магчымым выхадом.

І сапраўды, у некаторых колах званачылася ўжо з самага пачатку на падставе г. зн. „вэймарскай кааліцыі“ (сацыял-дэмакраты, цэнтр і дэмакраты, але без народнае партыі), хоць яна ня мае большасці ў ройхстагу. Аднак, — піша „Форвэртс“, — у Намечынае ўжо ня раз трымаў уладу ўрад меншасці, і ройхстаг да таіх зьявінчаў ужо прывык. Гэту заяву „Форвэртс“ треба даніць толькі як мануэр, які мае на мэце „западохаць“ унартыч членаў з народнай партыі. Але треба сказаць, што ў сэнсе ўстойлівасці і трываласці будучых суадносін сіа у ройхстагу „лялікая кааліцыя“ наўрад ці абыдае лепшыя перспектывы, чым „вэймарская кааліцыя“.

Тэй „сацыяльнай роўнавагі“, аб якой пісала „Фосітэ Цейтунг“, вязуможна ня дасць Нямецчыне і ўдзел народнай партыі ва ўрадзе.

Існующы стан рэчаў, які характарызуецца, напершае, адкрытымі пастрымі сабатажу ў буржуазным зьзяры і, падругое, — фактам значнай перамогі камуністычнай партыі, а адэтотуць неабходнасьцю для сацыял-дэмакрату ўвесь час пазіраць налева, прадрэкае новаму ройхстагу дадэка не спакойнае існаваньне. Пардымацкар трымаць і мала працэдурных кааліцыяных урад, — воеь, вядоўчыя, печатаныя вынікі хваленай выбарчай перамогі сацыял-дэмакрату.

А. ВІЛЬ.

„Геройства“ польскае паліцыі

У м. Забар'яўзе Валожынскага павету ў часе фэсту паліцыя заацела армітаваць аднаго прысвабодана ў востры сьвадзю. Саброўнавал на фэст акалочнай моладзі ў лічбе каля 600 чалавек уступілася за яго. Тады паліцыя пачала страляць у безабароніме людзкі і дыжка параніла аднаго сьляпінна.

Пасыла Маладзечні гэта яшчэ адзін выпадак „геройства“ польскае паліцыі.

Допыт падсуднага Башкіна

Эліадае дзе зусім нявыразна тлумачыць. Суд пераходзіць да другога падсуднага — інжынера Башкіна.

У абвінаваччым заключэньні Башкін займае азначнае месца. Ён палежыць да гэі групы шкюдніцкаў, акад была завербавана Калганавым разам з Калядубамі, Самойлавым, Бабенка і інш. Башкін быў у апошні час галоўным механікам Уласаўскага рудадраўніцтва. Да шкюдніцкіх дзеяньняў ён прызнаўся. Але Башкін быў ня толькі шкюднікам. Ён быў адным з тых членаў шкюдніцкай арганізацыі, якія наладжвалі сувязь з заграпніцаў, кланочучыся аб узмацненьні сродкаў арганізацыі. У Бэрліне, у „расійскім аддэле“ фірмы АЭГ служыў брат Башкіна — Ісай, эмігрант, які ўвёў заграпніку ў 1922 годзе. Ад гэтага Башкіна з АЭГ шлі літкі ў Даніелка бэсэін да яго брата Абрама і праз яго зьявіліся з прапастаўшымі там шкюднікам.

Башкін падта падрыбана сьпяняецца на спрай працы на руднях, а таксама і на працы акружаючых яго тэхнікаў.

Як утворалася сувязь Башкіна з заграпніцаў

У фірме АЭГ у Намеччыне прапастаў мой брат, на сродкі якога я вучыўся заграпніцаў, — расказвае Башкін. У 1925 годзе Башкін атрымаў першы ліст ад брата, які прывёз яму інжынер Гесьлер, — інжынер фірмы АЭГ па праверцы заказаў. У гэтым лісьце Ісай Башкін пісаў брату, каб ён ня дэвіўся тым паведамленьням, якія будуць рабіць яму чужаземцы, што прыляджаюць з яго запіскамі. Гесьлер сказаў наступнае:

— Заграпніца цікавіцца станам вашага абсталаваньня, тым, як ано працуе, як вядзецца работа і што ў гэтай працы выдобра робіцца, ня так як треба.

Аб тым, што адказаў Башкін на гэта запытаньне Гесьлеру, ён ня кажа. Гесьлер прамаў пасыла гэтага на рудні 3-4 тыдні, праверыў чарцяны на саказу, якія выконвала фірма для Уласаўскай кацельні і выехаў.

Заграпнічнае „раўніцтва“

У далейшым, паведае слоў Башкіна, ён завёў у братам рэгулярную пераліску. У 1927 годзе ў адным лісьце брат паведамаў яго, што ў Расію едзе маішэр Мейер. Сапраўды, у хуткім часе Башкін даведася, што маішэр Мейер прыехаў. Усьлед за Мейерам з Бэрліну прыехаў таксама

А. ВІЛЬ.

Чаму каворчылі нямецкія шкюдніцкія

Вягнер Іаау даваць інструкцыі аб шкюдніцтве. Ён гаварыў, што было-б пажадана, каб шкюдніцтва вядола пад дробнымі машынамі. Але шкюдніцтва над дробнымі машынамі, павінна было зьявіцца толькі пазьней. Вягнер гаварыў, што заграпніца лічыць, што шкюдніцтва павінна ахапляць і буйныя машыны і вестыіся ў больш шырокім аб'ёме. Аб гэтым павінен быў інструктаваць Башкіна ўжо Мейер. Праз некалькі дзён калі Мейер паведамаўся з Башкінам блэйш, ён сказаў яму, што нябачна яго братам. Башкін гаворыць, што гэта адразу даю яму повед думаньне, што Мейер мае адносіны да шкюдніцкай арганізацыі. Перад пускам турбіны на Уласаўскай электрастанцыі Мейер паведамаў Башкіна, што ён „мае даручэньне азабаміць каго-небудзь, як треба наглядзець за турбінаў і як яе можна ўшкюдніць“.

Наколькі моцна бразумець Башкіна, тут мела месца не выпадковае тлумачэньне таго, як можна ўшкюдніць турбіну, коькі абдуманае вядола зьзначэньне па тое, як павінна быць ушкюджана турбіна. Гутарка адыбывалася ў памышканьні электрастанцыі, калі вакол нікога ні было.

Даведаўшыся ад Башкіна, што ў яго выпадкова маюцца чарцяны Ардэметроў, Мейер сказаў: „Наш прадастаўнік фірмы інжынер Ото напэўна зацікавіўся-б гэтымі“.

Адносіны Башкіна да рабочых

На пяцёрным пасаджэньні высьветляецца адносіны Башкіна да рабочых і да ваеннапалонных, якія прадавалі ў яго.

Тав. Крыленка дае запытаньне падсуднаму:

— У чым канкрэтна выяўляліся вашы пенараўменны, якія мелі месца ў нас з рабочымі ў варыяд да Кэстрычнікавай рэвалюцыі?

— Вышкюдчы ў патрабаваньні прапастаў, выконваць працу.

— Якіх-небудзь нелегальных эканэсаў у адносінах да рабочых з вашага боку ня было?

— Не. Ні мал фігура, ні мой роот не маглі дазволіць арабці гэта.

— Ці ня было выпадкаў з вашага боку пагроз ці зьбіеньняў?

— Не... Між іншым, адзін факт быў, калі я застаў сьлічым аднаго машыніста каля турбіны і штурхнуў яго. Ён быў у сьваж роегу, і я атрымаў удзач.

— Адзін раз гэта было?

— Адзін.

Шкюдніцтва Башкіна

Абвінавачаньне пераходзіць да устанаўленьня фактаў шкюдніцкай дзейнасці Башкіна ў Даніелка-Грушаўскім рудадраўніцтве і на Уласаўцы.

НА ХЛЕБНЫМ ФРОНЦЕ

Асноўныя труднасьці зьмяшчаюцца ў перавышэньні росту патрэбнасьці над ростам вытворчасьці таварнага хлеба

Выхад—у калектывізацыі сельскай гаспадаркі, павялічэньні ўраджайнасьці бядняцкіх і сярэдняцкіх гаспадарак

Гутарка тав. СТАЛІНА

МАСКВА, 1. Падаем у скарочаным выглядзе гутарку тав. Сталіна над пазваю «На хлебным фронце», праведзеную з студэнтамі ін-

АСНОЎНЫЯ ТРУДНАСЬЦІ НА ХЛЕБНЫМ ФРОНЦЕ

— Што трэба лічыць асноўным у нашых труднасьцях на хлебнай справе? У чым знаходзіцца выхад з гэтых труднасьцяў? Якія павінны быць вывады ў зьвязку з гэтымі труднасьцямі ў адносінах тэмпу разьвіцьця нашай індустрыі наогул, асабліва з пункту погляду суадносін паміж лёгкай і цяжкай індустрыяй?

РОСТ ПАТРЭБНАСЬЦІ У ХЛЕБЕ ПЕРАВЫШАЕ РОСТ ТАВАРНАСЬЦІ

На першы погляд можа здацца, што нашы хлебныя труднасьці зьяўляюцца выніковым здарэньнем, вынікам толькі вяскага нянаваўства, вынікам раду памылак у справе гаспадарчага зьвязьвання. У сапраўднасьці ж, прычыны труднасьцяў ляжаць тут значна глыбей. Аснова нашых хлебных труднасьцяў у тым, што рост вытворчасьці таварнага хлеба ідзе ў нас павольней, чым рост патрэбнасьці на хлеб.

У гэтым годзе дзяржава мела хлеба значна больш, чым у мінулыя гады. Мы мелі ў гэтым годзе на 1-га красавіка загатоўленага хлеба для патрэб краіны на 100 мільёнаў пудоў больш, як летась, і на 230 мільёнаў пудоў больш, чым на залетась. І ўсё-ж такі мы маем у бягучым годзе труднасьці на хлебным фронце. Сапраўды, хіба-ж гэта ня так, што мы ўжо дасяглі даваенных норм пасеўных плошчаў? Так, факт. Хіба гэта ня факт, што валавая прадукцыя хлеба ўжо летась раўнялася даваеннай норме вытворчасьці, г. зн. было накоплены да 5 мільярдў пудоў хлеба.

У ЧЫМ ВЫХАД З СТАНОВІШЧА

Дзе выхад з становішча? Ёсць людзі, якія бачаць выхад з гэтага звароце да кулацкае гаспадаркі, у разьвіцьці і разьдольваньні кулацкае гаспадаркі. Гэтыя людзі не адважваюцца гаварыць аб зваро-

туту чырвонай прафэсуры, камакадэміі і сьвярдлоўскага ўнівэрсытэту.

УПЛЫЎ ЗЬМЕНЫ СТРУКТУРЫ СЕЛЬСКАЕ ГАСПАДАРКІ

Мы вытвараем таварнага хлеба ў два разы менш, а вывозім загінаці у дваццаць разоў менш, чым у даваенны час. Тлумачыцца гэта, перш за ўсё і галоўным чынам, зьменаю структуры нашае сельскае гаспаркі ў выніку Кастрычнікавае рэвалюцыі, пераходам ад буйной памешчыцкай і буйной кулацкай гаспадаркі, якая давала вялізную колькасьць таварнага хлеба, да дробнай і сярэдняй сялянскай гаспадаркі, якая дае найменшую колькасьць таварнага хлеба. Узьць, напрыклад, калгасы і саўгасы. Яны даюць у нас таварнага хлеба 47,2 проц. усёй сваёй валавой вытворчасьці. Інакш кажучы, яны даюць таварнага хлеба больш, чым памешчыцкая гаспадарка ў даваенны час. А дробныя і сярэднія сялянскія гаспадаркі? Яны даюць у нас таварнага хлеба ўсяго толькі 11,2 проц. усёй сумы сваёй прадукцыі. Розніца, як бачыце, досыць красамоўная.

Ліквідацыя памешчыцкае (буйнае) гаспадаркі, скарачэньне кулацкае (буйнае) гаспадаркі больш, чым у тры разы, і пераход да дробнае сялянскае гаспадаркі, якая дае толькі 11 проц. таварнасьці, пры адутнасьці колькі-небудзь разьвітое буйнае грамадзанае гаспадаркі ў галіне хлебае вытворчасьці (калгасы, саўгасы) павінны былі разьвіцьці і сапраўды прывялі да разьвіцьця скарачэньня вытворчасьці таварнага хлеба ў параўнаньні з даваенным часам. Гэта факт, што мы маем зараз у два разы менш таварнага хлеба, ня гледзячы на даваенную порту валавое прадукцыі хлеба. Вось дзе аснова нашых труднасьцяў на хлебным фронце.

цынам якое зьяўляецца зьніжэньне ўсёкае эксплёатацыі. Фокус, парты рэакцыянераў. Ня варта і даводзіць, што гэтыя рэакцыяныя «плян» ня маюць нічога агульнага з інтарэсамі рабочае клясы, з прынцыпамі марксызму, задачамі лэнінізму.

ПАМЫЛКОВАСЬЦ ПЕРАУНАНЬНЯ РОЛІ НЭПМАНА З РОЛЯМ КУЛАКА

Гутаркі аб тым, што кулак «ня горш» за гарадскога капіталістага, што кулак уаўляе сабою ані ня большую небяспеку, як нэпман у горадзе, што ў выніку гэтага нам пляма чаго «бляцца» цяпер кулацтва, такія гутаркі зьяўляюцца пустой лібэральнай брахлёю, якая ўсыпляе мільнасьць рабочае клясы і асноўных мас сялянства. Ня трэба забывацца, што калі ў індустрыі мы можам супроцьстаяць дробнаму капіталістаму ў горадзе буйную сацыялістычную прамысловасьць, якая дае дзевяць дзесятых усёй масы прамысловых тавараў, дык буйной кулацкай вытворчасьці ў вёсцы мы можам супроцьстаяць толькі калгасы і саўгасы, якія яшчэ ня зусім умацаваліся і якія вытвараюць у восем разоў менш хлеба, чым кулацкія гаспадаркі. Не разумець таго, што ўдзельная вага кулацтва ў вёсцы ў сто разоў вышэй, чым удзельная вага капіталісткіх у гарадской прамысловасьці. — Гэта значыць звар'яецца, парваць з лэнінізмам, перайсьці на бок ворагаў рабочае клясы.

АД ІНДЫВІДУАНАЕ ДА КАЛЕКТЫЎНАЕ ГАСПАДАРКІ

Выхад—у пераходзе ад індывідуальнае сялянскае гаспадаркі да калектывнае, да грамадзкае гаспадаркі ў земляробстве. Да арганізацыі калгасаў Лёнін клікаў партыю перш за першых дзеён Кастрычнікавае рэвалюцыі. Аднак, затым да калгасаў зьявіўся масавы водрук толькі ў апошні час. Тлумачыцца гэта, перш за ўсё, тым, што шырокае разьвіцьцё кааперацыйнае грамадзкасьці ў вёсцы падрыхтавала паралом у пастроях сялянства на карысьць калгасаў. 15-ты зьезд партыі меў поўную раўню, прызнаўшы, што ўмовы для масавага калгаснага руху ўжо насыпелі, што ўзмаценьне калгаснага руху зьяўляецца адным з самых сур'ёзных сродкаў для ўзыньцця таварнасьці хлебае вытворчасьці ў краіне. Валавая прадукцыя хлеба ў калгасах у 1927 г. складала, паводле даных ЦСУ, ня менш 55 мільёнаў пудоў з агульнай сумы таварнасьці ў 30 проц.

ЗАХАВАЦЬ ТЭМП РАЗЬВІЦЬЦЯ КАЛГАСАЎ

Задача ў тым, каб захаваць сучасны тэмп разьвіцьця калгаснага руху, узбуць калгасы, адкінуць дутыя калгасы, замяніўшы іх сапраўднымі калгасамі, і ўстанавіць такі рэжым, каб калгасы здавалі дзяржаўным і кааперацыйным арганізацыям увесь свой таварны хлеб, пад пагрозам шабаўленьня субсыдыі і крэдытаў з боку дзяржавы. Я думаю, што пры захаваньні гэтых умоў мы маглі-б дамагчыся таго, каб гады праз 3-4 мець ад калгасаў мільёнаў 40-50 таварнага хлеба.

Падругое, выхад знаходзіцца ў тым, каб пашырыць і ўзмацніць старыя саўгасы, арганізаваць і разьвіць новыя буйныя саўгасы.

Да арганізацыі гэтых саўгасаў ужо прыступлена. Задача складаецца з таго, каб правесці ў жыцьцё гэту пастанову савецкае ўлады як-бы там ні было. Я думаю, што пры ўмовах выкапаньня гэтых задач, мы маглі-б дамагчыся таго, каб гады праз 3-4 мець ад старых і новых саўгасаў праз 3-4 гады мільёнаў 80-100 таварнага хлеба.

павядным чынам можна было мапэўраваць як унутры краіны, так і за яе межамі.

ЗАДАЧА ПАЛЯПШЭННЯ ПЛЯНАВАНАННЯ

Такія вось у асноўным мерапрыемствы, якія патрэбны для таго, каб выйсьці з труднага становішча на хлебным фронце. Злучыць гэтыя асноўныя мерапрыемствы з бягучымі мерапрыемствамі па палепшэньні плянаваньня ў галіне забеспячэньня вёскі таварамі, вызваліўшы нашы гандлёвыя арганізацыі ад абавязкаў забеспячэньня хлебае цэлага ряду дробных і сярэдніх гарадоў,— такая цяпер наша задача.

ІНДЫВІДУАНАЕ ГАСПАДАРКІ

Выхад, парэшце, знаходзіцца ў тым, каб сыстэматычна павялічваць ураджайнасьць дробных і сярэдніх індывідуальных сялянскіх гаспадарак. Мы ня можам і не павінны падтрымліваць індывідуальную буйную кулацкую гаспадарку. Але мы можам і павінны падтрымліваць індывідуальную дробную і сярэднюю сялянскую гаспадарку, уздымаючы яе ўраджайнасьць і ўцягваючы яе ў рэчышча кааперацыйнае арганізацыі. Усе гэтыя гаворачы аб тым, што ўраджайнасьць сялянскае гаспадаркі можна было-б узьняць на працягу некалькіх гадоў процантаў на 15-20.

Зараз мы маем у сельскай гаспадарцы ня менш 5 мільёнаў сох. Адна толькі замена іх наугамі маглі-б даць сур'ёзны прырост вытворчасьці хлеба ў краіне. Я думаю што пры сур'ёзнай рабоце ў гэтым вірунку, мы маглі-б мець гады праз 3-4 ня менш 100 мільёнаў пудоў новага таварнага хлеба ад дробных і сярэдніх індывідуальных сялянскіх гаспадарак.

Таім чынам, пры ўмове выкапаньня ўсіх гэтых задач, мы маглі-б праз гады 3-4 мець у распадзжэньні дзяржавы новых 200-250 мільёнаў пудоў таварнага хлеба, колькасьць больш-менш выстарчальную для таго, каб ад-

даваенных норма пасеўных плошчаў? Так, факт. Хіба гэта ня факт, што валавая прадукцыя хлеба ўжо летась раўнялася даваеннай норме вытворчасьці, г. зн. было накоплены да 5 мільярдў пудоў хлеба.

УЗМАЦЕНЬНЕ САЮЗУ РАБОЧЫХ І СЯЛЯН

Ліквідацыя памешчыцкае (буйнае) гаспадаркі, скарачэньне кулацкае (буйнае) гаспадаркі больш, чым у тры разы, і пераход да дробнае сялянскае гаспадаркі, якая дае толькі 11 проц. таварнасьці, пры адутнасьці колькі-небудзь разьвітое буйнае грамадзанае гаспадаркі ў галіне хлебае вытворчасьці (калгасы, саўгасы) павінны былі разьвіцьці і сапраўды прывялі да разьвіцьця скарачэньня вытворчасьці таварнага хлеба ў параўнаньні з даваенным часам. Гэта факт, што мы маем зараз у два разы менш таварнага хлеба, ня гледзячы на даваенную порту валавое прадукцыі хлеба. Вось дзе аснова нашых труднасьцяў на хлебным фронце.

ІНДЫВІДУАНАЕ ГАСПАДАРКІ

Выхад—у пераходзе ад індывідуальнае сялянскае гаспадаркі да калектывнае, да грамадзкае гаспадаркі ў земляробстве. Да арганізацыі калгасаў Лёнін клікаў партыю перш за першых дзеён Кастрычнікавае рэвалюцыі. Аднак, затым да калгасаў зьявіўся масавы водрук толькі ў апошні час. Тлумачыцца гэта, перш за ўсё, тым, што шырокае разьвіцьцё кааперацыйнае грамадзкасьці ў вёсцы падрыхтавала паралом у пастроях сялянства на карысьць калгасаў. 15-ты зьезд партыі меў поўную раўню, прызнаўшы, што ўмовы для масавага калгаснага руху ўжо насыпелі, што ўзмаценьне калгаснага руху зьяўляецца адным з самых сур'ёзных сродкаў для ўзыньцця таварнасьці хлебае вытворчасьці ў краіне. Валавая прадукцыя хлеба ў калгасах у 1927 г. складала, паводле даных ЦСУ, ня менш 55 мільёнаў пудоў з агульнай сумы таварнасьці ў 30 проц.

ЗАХАВАЦЬ ТЭМП РАЗЬВІЦЬЦЯ КАЛГАСАЎ

Задача ў тым, каб захаваць сучасны тэмп разьвіцьця калгаснага руху, узбуць калгасы, адкінуць дутыя калгасы, замяніўшы іх сапраўднымі калгасамі, і ўстанавіць такі рэжым, каб калгасы здавалі дзяржаўным і кааперацыйным арганізацыям увесь свой таварны хлеб, пад пагрозам шабаўленьня субсыдыі і крэдытаў з боку дзяржавы. Я думаю, што пры захаваньні гэтых умоў мы маглі-б дамагчыся таго, каб гады праз 3-4 мець ад калгасаў мільёнаў 40-50 таварнага хлеба.

Падругое, выхад знаходзіцца ў тым, каб пашырыць і ўзмацніць старыя саўгасы, арганізаваць і разьвіць новыя буйныя саўгасы.

Да арганізацыі гэтых саўгасаў ужо прыступлена. Задача складаецца з таго, каб правесці ў жыцьцё гэту пастанову савецкае ўлады як-бы там ні было. Я думаю, што пры ўмовах выкапаньня гэтых задач, мы маглі-б дамагчыся таго, каб гады праз 3-4 мець ад старых і новых саўгасаў праз 3-4 гады мільёнаў 80-100 таварнага хлеба.

паведным чынам можна было мапэўраваць як унутры краіны, так і за яе межамі.

ЗАДАЧА ПАЛЯПШЭННЯ ПЛЯНАВАНАННЯ

Такія вось у асноўным мерапрыемствы, якія патрэбны для таго, каб выйсьці з труднага становішча на хлебным фронце. Злучыць гэтыя асноўныя мерапрыемствы з бягучымі мерапрыемствамі па палепшэньні плянаваньня ў галіне забеспячэньня вёскі таварамі, вызваліўшы нашы гандлёвыя арганізацыі ад абавязкаў забеспячэньня хлебае цэлага ряду дробных і сярэдніх гарадоў,— такая цяпер наша задача.

ІНДЫВІДУАНАЕ ГАСПАДАРКІ

Выхад, парэшце, знаходзіцца ў тым, каб сыстэматычна павялічваць ураджайнасьць дробных і сярэдніх індывідуальных сялянскіх гаспадарак. Мы ня можам і не павінны падтрымліваць індывідуальную буйную кулацкую гаспадарку. Але мы можам і павінны падтрымліваць індывідуальную дробную і сярэднюю сялянскую гаспадарку, уздымаючы яе ўраджайнасьць і ўцягваючы яе ў рэчышча кааперацыйнае арганізацыі. Усе гэтыя гаворачы аб тым, што ўраджайнасьць сялянскае гаспадаркі можна было-б узьняць на працягу некалькіх гадоў процантаў на 15-20.

ІНДЫВІДУАНАЕ ГАСПАДАРКІ

Зараз мы маем у сельскай гаспадарцы ня менш 5 мільёнаў сох. Адна толькі замена іх наугамі маглі-б даць сур'ёзны прырост вытворчасьці хлеба ў краіне. Я думаю што пры сур'ёзнай рабоце ў гэтым вірунку, мы маглі-б мець гады праз 3-4 ня менш 100 мільёнаў пудоў новага таварнага хлеба ад дробных і сярэдніх індывідуальных сялянскіх гаспадарак.

Падругое, выхад знаходзіцца ў тым, каб пашырыць і ўзмацніць старыя саўгасы, арганізаваць і разьвіць новыя буйныя саўгасы.

Да арганізацыі гэтых саўгасаў ужо прыступлена. Задача складаецца з таго, каб правесці ў жыцьцё гэту пастанову савецкае ўлады як-бы там ні было. Я думаю, што пры ўмовах выкапаньня гэтых задач, мы маглі-б дамагчыся таго, каб гады праз 3-4 мець ад старых і новых саўгасаў праз 3-4 гады мільёнаў 80-100 таварнага хлеба.

ІНДЫВІДУАНАЕ ГАСПАДАРКІ

Выхад—у пераходзе ад індывідуальнае сялянскае гаспадаркі да калектывнае, да грамадзкае гаспадаркі ў земляробстве. Да арганізацыі калгасаў Лёнін клікаў партыю перш за першых дзеён Кастрычнікавае рэвалюцыі. Аднак, затым да калгасаў зьявіўся масавы водрук толькі ў апошні час. Тлумачыцца гэта, перш за ўсё, тым, што шырокае разьвіцьцё кааперацыйнае грамадзкасьці ў вёсцы падрыхтавала паралом у пастроях сялянства на карысьць калгасаў. 15-ты зьезд партыі меў поўную раўню, прызнаўшы, што ўмовы для масавага калгаснага руху ўжо насыпелі, што ўзмаценьне калгаснага руху зьяўляецца адным з самых сур'ёзных сродкаў для ўзыньцця таварнасьці хлебае вытворчасьці ў краіне. Валавая прадукцыя хлеба ў калгасах у 1927 г. складала, паводле даных ЦСУ, ня менш 55 мільёнаў пудоў з агульнай сумы таварнасьці ў 30 проц.

ЗАХАВАЦЬ ТЭМП РАЗЬВІЦЬЦЯ КАЛГАСАЎ

Задача ў тым, каб захаваць сучасны тэмп разьвіцьця калгаснага руху, узбуць калгасы, адкінуць дутыя калгасы, замяніўшы іх сапраўднымі калгасамі, і ўстанавіць такі рэжым, каб калгасы здавалі дзяржаўным і кааперацыйным арганізацыям увесь свой таварны хлеб, пад пагрозам шабаўленьня субсыдыі і крэдытаў з боку дзяржавы. Я думаю, што пры захаваньні гэтых умоў мы маглі-б дамагчыся таго, каб гады праз 3-4 мець ад калгасаў мільёнаў 40-50 таварнага хлеба.

ПАРТЫЙНАЕ БУДАУНЦТВА

Крыху аб скажэньнях самакрытыкі

Лёзунг самакрытыкі знайшоў у нашых партыйных арганізацыях і ў рабочых масах спрыяючую глебу. На партыйных і рабочых сходках праводзіцца ў агульным здаровай крытыка недахопаў нашай будаўнічай практыкі, выкрываюцца асобныя памылкі, і т. д. Месалі

на, як націск на рабочых. Сапраўды, гэты мэтар'ял у нас сьдэнгазэце паслужыў повадам абвінавачаньня рэдакцыі ў адсутнасьці партыіраўніства і нам увялі рэдактарам аднаго партыйца, але ён ані на міліліс гэтай працы. Месалі

недахопы працы, далёка і далёка не зразумелі таго значэньня, якое мае для нас самакрытыка. Праваам «сямейнасьці», нежаданьня выносьць «сьмейна з хаты» трэба даць капіталізму адпору.

І з другога боку надзвычайна паказальны факт з пазначэньнем

узмаценьне саюзу рабочых і сялян

ВЁСКА ў ЗАХ. БЕЛАРУСІ

Палітыка фашысцкага ўраду Польшчы пакіравае для палітэлітычнага развіцця іх толькі абшарніцкіх, але і кулацкіх гаспадарчых, але і сабеснага эканамічнага сельска-гаспадарчых работчых і руінаваўшы шырокіх мас сялянства. Гэта абшарніцка-кулацкая палітыка ўраду прыводзіць асабліва рашуча і адважна на тэрыторыі Зах. Беларусі.

Сталіна ўраду на асабліва, якія павінны былі стварыць багу спольскага панавання на прасяках, не апраўдавалі. Асабліва адносінамі да пераможнага насельніцтва ім забудоўлі да сібе хвалю прывольнага панавання.

Першай мерай фашысцкага ўраду ў яго падыходзе да беларускай вёскі з мэтай стварэння баз было спыненне асабліва і дацэнзійнае масонага сялянства да так званай дэкай павольнага. Абшарнікі, маючы часткі, прыгодны для саёй гаспадарчых, а таксама пасякі пасякі высяенных дэкай, спыкаюць гэтай дэкай, прадуючы яе за шабона-высокую цану. Такую дэкай можа купіць гэтай кулацкі элемент, які да гэтага дэкай нарыстаеда прадатамі дэкайкута зямельнага банку.

Вобч з тым урад прыводзіць у паскораным тэмпе камасацыю. За 1927 год спамасавана столькі, колькі за папярэдня прасякі галоў. Камасацыя таксама прыводзіць выключна ў інтарэсах кулакоў. Шляхам падкупаў і пры падтрыманні мясцовых уладку такі выростае часткі з лепшай дэкай павольнага вёску бяз выгады, пашы і г. д.

Асаблівае абшарніцка і кулака палітыка мясцовых дэн на хлеб і сельска-гаспадарчых прадуктах, якія прадаяцца на рынку, а асноўнай маса сялянства змушана дакупаць хлеб на трыццаць дзён прасякі пасякі абшарніцка ўраду.

Выводна кулаку, але асабліва б'е на зямельнак шырокіх мас сялянства-гэта асаблівае абшарніцка, якая прыводзіць урадам самымі жорсткімі мерамі. За 1927 г. знішчана столькі абшарніцка, колькі за папярэдня прасякі галоў. Аб размаху гэтай знішчэння можна судзіць з таго, што бадай палова сялянскіх двароў у Зах. Беларусі ня мае сваёй пашы і карыстаюцца абшарніцкамі.

Такая чынам, усё палітыка фашысцкага ўраду асноўна ўзмацняе зямельку абшарніцка, якім вядзецца больш палова усёй зямельнай плошчы Зах. Беларусі, узмацняе некалькі тысяч асабліва і кулакоў за поўна руінаваўшы мясцовых сялянскіх мас.

Палітыка фашысцкага ўраду Польшчы пакіравае для палітэлітычнага развіцця іх толькі абшарніцкіх, але і кулацкіх гаспадарчых, але і сабеснага эканамічнага сельска-гаспадарчых работчых і руінаваўшы шырокіх мас сялянства. Гэта абшарніцка-кулацкая палітыка ўраду прыводзіць асабліва рашуча і адважна на тэрыторыі Зах. Беларусі.

Сталіна ўраду на асабліва, якія павінны былі стварыць багу спольскага панавання на прасяках, не апраўдавалі. Асабліва адносінамі да пераможнага насельніцтва ім забудоўлі да сібе хвалю прывольнага панавання.

Першай мерай фашысцкага ўраду ў яго падыходзе да беларускай вёскі з мэтай стварэння баз было спыненне асабліва і дацэнзійнае масонага сялянства да так званай дэкай павольнага. Абшарнікі, маючы часткі, прыгодны для саёй гаспадарчых, а таксама пасякі пасякі высяенных дэкай, спыкаюць гэтай дэкай, прадуючы яе за шабона-высокую цану. Такую дэкай можа купіць гэтай кулацкі элемент, які да гэтага дэкай нарыстаеда прадатамі дэкайкута зямельнага банку.

Вобч з тым урад прыводзіць у паскораным тэмпе камасацыю. За 1927 год спамасавана столькі, колькі за папярэдня прасякі галоў. Камасацыя таксама прыводзіць выключна ў інтарэсах кулакоў. Шляхам падкупаў і пры падтрыманні мясцовых уладку такі выростае часткі з лепшай дэкай павольнага вёску бяз выгады, пашы і г. д.

Асаблівае абшарніцка і кулака палітыка мясцовых дэн на хлеб і сельска-гаспадарчых прадуктах, якія прадаяцца на рынку, а асноўнай маса сялянства змушана дакупаць хлеб на трыццаць дзён прасякі абшарніцка ўраду.

Выводна кулаку, але асабліва б'е на зямельнак шырокіх мас сялянства-гэта асаблівае абшарніцка, якая прыводзіць урадам самымі жорсткімі мерамі. За 1927 г. знішчана столькі абшарніцка, колькі за папярэдня прасякі галоў. Аб размаху гэтай знішчэння можна судзіць з таго, што бадай палова сялянскіх двароў у Зах. Беларусі ня мае сваёй пашы і карыстаюцца абшарніцкамі.

Такая чынам, усё палітыка фашысцкага ўраду асноўна ўзмацняе зямельку абшарніцка, якім вядзецца больш палова усёй зямельнай плошчы Зах. Беларусі, узмацняе некалькі тысяч асабліва і кулакоў за поўна руінаваўшы мясцовых сялянскіх мас.

Палітыка фашысцкага ўраду Польшчы пакіравае для палітэлітычнага развіцця іх толькі абшарніцкіх, але і кулацкіх гаспадарчых, але і сабеснага эканамічнага сельска-гаспадарчых работчых і руінаваўшы шырокіх мас сялянства. Гэта абшарніцка-кулацкая палітыка ўраду прыводзіць асабліва рашуча і адважна на тэрыторыі Зах. Беларусі.

Сталіна ўраду на асабліва, якія павінны былі стварыць багу спольскага панавання на прасяках, не апраўдавалі. Асабліва адносінамі да пераможнага насельніцтва ім забудоўлі да сібе хвалю прывольнага панавання.

Першай мерай фашысцкага ўраду ў яго падыходзе да беларускай вёскі з мэтай стварэння баз было спыненне асабліва і дацэнзійнае масонага сялянства да так званай дэкай павольнага. Абшарнікі, маючы часткі, прыгодны для саёй гаспадарчых, а таксама пасякі пасякі высяенных дэкай, спыкаюць гэтай дэкай, прадуючы яе за шабона-высокую цану. Такую дэкай можа купіць гэтай кулацкі элемент, які да гэтага дэкай нарыстаеда прадатамі дэкайкута зямельнага банку.

Вобч з тым урад прыводзіць у паскораным тэмпе камасацыю. За 1927 год спамасавана столькі, колькі за папярэдня прасякі галоў. Камасацыя таксама прыводзіць выключна ў інтарэсах кулакоў. Шляхам падкупаў і пры падтрыманні мясцовых уладку такі выростае часткі з лепшай дэкай павольнага вёску бяз выгады, пашы і г. д.

Асаблівае абшарніцка і кулака палітыка мясцовых дэн на хлеб і сельска-гаспадарчых прадуктах, якія прадаяцца на рынку, а асноўнай маса сялянства змушана дакупаць хлеб на трыццаць дзён прасякі абшарніцка ўраду.

Выводна кулаку, але асабліва б'е на зямельнак шырокіх мас сялянства-гэта асаблівае абшарніцка, якая прыводзіць урадам самымі жорсткімі мерамі. За 1927 г. знішчана столькі абшарніцка, колькі за папярэдня прасякі галоў. Аб размаху гэтай знішчэння можна судзіць з таго, што бадай палова сялянскіх двароў у Зах. Беларусі ня мае сваёй пашы і карыстаюцца абшарніцкамі.

Такая чынам, усё палітыка фашысцкага ўраду асноўна ўзмацняе зямельку абшарніцка, якім вядзецца больш палова усёй зямельнай плошчы Зах. Беларусі, узмацняе некалькі тысяч асабліва і кулакоў за поўна руінаваўшы мясцовых сялянскіх мас.

Палітыка фашысцкага ўраду Польшчы пакіравае для палітэлітычнага развіцця іх толькі абшарніцкіх, але і кулацкіх гаспадарчых, але і сабеснага эканамічнага сельска-гаспадарчых работчых і руінаваўшы шырокіх мас сялянства. Гэта абшарніцка-кулацкая палітыка ўраду прыводзіць асабліва рашуча і адважна на тэрыторыі Зах. Беларусі.

Сталіна ўраду на асабліва, якія павінны былі стварыць багу спольскага панавання на прасяках, не апраўдавалі. Асабліва адносінамі да пераможнага насельніцтва ім забудоўлі да сібе хвалю прывольнага панавання.

Першай мерай фашысцкага ўраду ў яго падыходзе да беларускай вёскі з мэтай стварэння баз было спыненне асабліва і дацэнзійнае масонага сялянства да так званай дэкай павольнага. Абшарнікі, маючы часткі, прыгодны для саёй гаспадарчых, а таксама пасякі пасякі высяенных дэкай, спыкаюць гэтай дэкай, прадуючы яе за шабона-высокую цану. Такую дэкай можа купіць гэтай кулацкі элемент, які да гэтага дэкай нарыстаеда прадатамі дэкайкута зямельнага банку.

Вобч з тым урад прыводзіць у паскораным тэмпе камасацыю. За 1927 год спамасавана столькі, колькі за папярэдня прасякі галоў. Камасацыя таксама прыводзіць выключна ў інтарэсах кулакоў. Шляхам падкупаў і пры падтрыманні мясцовых уладку такі выростае часткі з лепшай дэкай павольнага вёску бяз выгады, пашы і г. д.

Асаблівае абшарніцка і кулака палітыка мясцовых дэн на хлеб і сельска-гаспадарчых прадуктах, якія прадаяцца на рынку, а асноўнай маса сялянства змушана дакупаць хлеб на трыццаць дзён прасякі абшарніцка ўраду.

Выводна кулаку, але асабліва б'е на зямельнак шырокіх мас сялянства-гэта асаблівае абшарніцка, якая прыводзіць урадам самымі жорсткімі мерамі. За 1927 г. знішчана столькі абшарніцка, колькі за папярэдня прасякі галоў. Аб размаху гэтай знішчэння можна судзіць з таго, што бадай палова сялянскіх двароў у Зах. Беларусі ня мае сваёй пашы і карыстаюцца абшарніцкамі.

Такая чынам, усё палітыка фашысцкага ўраду асноўна ўзмацняе зямельку абшарніцка, якім вядзецца больш палова усёй зямельнай плошчы Зах. Беларусі, узмацняе некалькі тысяч асабліва і кулакоў за поўна руінаваўшы мясцовых сялянскіх мас.

Палітыка фашысцкага ўраду Польшчы пакіравае для палітэлітычнага развіцця іх толькі абшарніцкіх, але і кулацкіх гаспадарчых, але і сабеснага эканамічнага сельска-гаспадарчых работчых і руінаваўшы шырокіх мас сялянства. Гэта абшарніцка-кулацкая палітыка ўраду прыводзіць асабліва рашуча і адважна на тэрыторыі Зах. Беларусі.

Сталіна ўраду на асабліва, якія павінны былі стварыць багу спольскага панавання на прасяках, не апраўдавалі. Асабліва адносінамі да пераможнага насельніцтва ім забудоўлі да сібе хвалю прывольнага панавання.

Першай мерай фашысцкага ўраду ў яго падыходзе да беларускай вёскі з мэтай стварэння баз было спыненне асабліва і дацэнзійнае масонага сялянства да так званай дэкай павольнага. Абшарнікі, маючы часткі, прыгодны для саёй гаспадарчых, а таксама пасякі пасякі высяенных дэкай, спыкаюць гэтай дэкай, прадуючы яе за шабона-высокую цану. Такую дэкай можа купіць гэтай кулацкі элемент, які да гэтага дэкай нарыстаеда прадатамі дэкайкута зямельнага банку.

Вобч з тым урад прыводзіць у паскораным тэмпе камасацыю. За 1927 год спамасавана столькі, колькі за папярэдня прасякі галоў. Камасацыя таксама прыводзіць выключна ў інтарэсах кулакоў. Шляхам падкупаў і пры падтрыманні мясцовых уладку такі выростае часткі з лепшай дэкай павольнага вёску бяз выгады, пашы і г. д.

Асаблівае абшарніцка і кулака палітыка мясцовых дэн на хлеб і сельска-гаспадарчых прадуктах, якія прадаяцца на рынку, а асноўнай маса сялянства змушана дакупаць хлеб на трыццаць дзён прасякі абшарніцка ўраду.

Выводна кулаку, але асабліва б'е на зямельнак шырокіх мас сялянства-гэта асаблівае абшарніцка, якая прыводзіць урадам самымі жорсткімі мерамі. За 1927 г. знішчана столькі абшарніцка, колькі за папярэдня прасякі галоў. Аб размаху гэтай знішчэння можна судзіць з таго, што бадай палова сялянскіх двароў у Зах. Беларусі ня мае сваёй пашы і карыстаюцца абшарніцкамі.

Такая чынам, усё палітыка фашысцкага ўраду асноўна ўзмацняе зямельку абшарніцка, якім вядзецца больш палова усёй зямельнай плошчы Зах. Беларусі, узмацняе некалькі тысяч асабліва і кулакоў за поўна руінаваўшы мясцовых сялянскіх мас.

Палітыка фашысцкага ўраду Польшчы пакіравае для палітэлітычнага развіцця іх толькі абшарніцкіх, але і кулацкіх гаспадарчых, але і сабеснага эканамічнага сельска-гаспадарчых работчых і руінаваўшы шырокіх мас сялянства. Гэта абшарніцка-кулацкая палітыка ўраду прыводзіць асабліва рашуча і адважна на тэрыторыі Зах. Беларусі.

Сталіна ўраду на асабліва, якія павінны былі стварыць багу спольскага панавання на прасяках, не апраўдавалі. Асабліва адносінамі да пераможнага насельніцтва ім забудоўлі да сібе хвалю прывольнага панавання.

Першай мерай фашысцкага ўраду ў яго падыходзе да беларускай вёскі з мэтай стварэння баз было спыненне асабліва і дацэнзійнае масонага сялянства да так званай дэкай павольнага. Абшарнікі, маючы часткі, прыгодны для саёй гаспадарчых, а таксама пасякі пасякі высяенных дэкай, спыкаюць гэтай дэкай, прадуючы яе за шабона-высокую цану. Такую дэкай можа купіць гэтай кулацкі элемент, які да гэтага дэкай нарыстаеда прадатамі дэкайкута зямельнага банку.

Вобч з тым урад прыводзіць у паскораным тэмпе камасацыю. За 1927 год спамасавана столькі, колькі за папярэдня прасякі галоў. Камасацыя таксама прыводзіць выключна ў інтарэсах кулакоў. Шляхам падкупаў і пры падтрыманні мясцовых уладку такі выростае часткі з лепшай дэкай павольнага вёску бяз выгады, пашы і г. д.

Асаблівае абшарніцка і кулака палітыка мясцовых дэн на хлеб і сельска-гаспадарчых прадуктах, якія прадаяцца на рынку, а асноўнай маса сялянства змушана дакупаць хлеб на трыццаць дзён прасякі абшарніцка ўраду.

Выводна кулаку, але асабліва б'е на зямельнак шырокіх мас сялянства-гэта асаблівае абшарніцка, якая прыводзіць урадам самымі жорсткімі мерамі. За 1927 г. знішчана столькі абшарніцка, колькі за папярэдня прасякі галоў. Аб размаху гэтай знішчэння можна судзіць з таго, што бадай палова сялянскіх двароў у Зах. Беларусі ня мае сваёй пашы і карыстаюцца абшарніцкамі.

Такая чынам, усё палітыка фашысцкага ўраду асноўна ўзмацняе зямельку абшарніцка, якім вядзецца больш палова усёй зямельнай плошчы Зах. Беларусі, узмацняе некалькі тысяч асабліва і кулакоў за поўна руінаваўшы мясцовых сялянскіх мас.

Палітыка фашысцкага ўраду Польшчы пакіравае для палітэлітычнага развіцця іх толькі абшарніцкіх, але і кулацкіх гаспадарчых, але і сабеснага эканамічнага сельска-гаспадарчых работчых і руінаваўшы шырокіх мас сялянства. Гэта абшарніцка-кулацкая палітыка ўраду прыводзіць асабліва рашуча і адважна на тэрыторыі Зах. Беларусі.

Сталіна ўраду на асабліва, якія павінны былі стварыць багу спольскага панавання на прасяках, не апраўдавалі. Асабліва адносінамі да пераможнага насельніцтва ім забудоўлі да сібе хвалю прывольнага панавання.

Першай мерай фашысцкага ўраду ў яго падыходзе да беларускай вёскі з мэтай стварэння баз было спыненне асабліва і дацэнзійнае масонага сялянства да так званай дэкай павольнага. Абшарнікі, маючы часткі, прыгодны для саёй гаспадарчых, а таксама пасякі пасякі высяенных дэкай, спыкаюць гэтай дэкай, прадуючы яе за шабона-высокую цану. Такую дэкай можа купіць гэтай кулацкі элемент, які да гэтага дэкай нарыстаеда прадатамі дэкайкута зямельнага банку.

Вобч з тым урад прыводзіць у паскораным тэмпе камасацыю. За 1927 год спамасавана столькі, колькі за папярэдня прасякі галоў. Камасацыя таксама прыводзіць выключна ў інтарэсах кулакоў. Шляхам падкупаў і пры падтрыманні мясцовых уладку такі выростае часткі з лепшай дэкай павольнага вёску бяз выгады, пашы і г. д.

Асаблівае абшарніцка і кулака палітыка мясцовых дэн на хлеб і сельска-гаспадарчых прадуктах, якія прадаяцца на рынку, а асноўнай маса сялянства змушана дакупаць хлеб на трыццаць дзён прасякі абшарніцка ўраду.

Выводна кулаку, але асабліва б'е на зямельнак шырокіх мас сялянства-гэта асаблівае абшарніцка, якая прыводзіць урадам самымі жорсткімі мерамі. За 1927 г. знішчана столькі абшарніцка, колькі за папярэдня прасякі галоў. Аб размаху гэтай знішчэння можна судзіць з таго, што бадай палова сялянскіх двароў у Зах. Беларусі ня мае сваёй пашы і карыстаюцца абшарніцкамі.

Такая чынам, усё палітыка фашысцкага ўраду асноўна ўзмацняе зямельку абшарніцка, якім вядзецца больш палова усёй зямельнай плошчы Зах. Беларусі, узмацняе некалькі тысяч асабліва і кулакоў за поўна руінаваўшы мясцовых сялянскіх мас.

АБ ДЭФЭНЗЫУШЧЫКАХ І ДЭФЭНЗЫУНЫХ ВЫДАНЬНЯХ. ДУХ ГРАМАДЫ ІСНУЕ. БЕЛАРУСКАЯ КНІЖКА ЗА МЯЖОЙ

ГОЛАС ПРАЦЕ: ва ўступным артыкуле за 23-і востра ізабіць дэфініцыю дэфініцыю выданьняў у беларускай мове. Да таго ж „Голас Працы“ адносіць перш за ўсё „Беларускае Слова“ Паўлюкевіча, якое даваў сваю „службу“ да абсурду і сталася нікому непатрэбна.

„Але, — піша „Голас Працы“, — сама думка аб такой прэсе ня толькі не заглуша, а значна пашырылася. Моем шпэр „Грамадзянін“, „Беларускі Дзень“, „Народ“. Розніца пераходзіць да першай в трых наступных газет, а адно з боку, з дзьвюма апошнімі — з другога, тая, што каля першых групувалася і групуецца людзі, якія ня маюць за сабою ў грамадзкім сьвеце, што называецца, палітычнага грош, кіраўнікі апошніх дзьвюх паступаюць сабе людзьмі з аўтаграфам грамадзкаму прасякі і вымагаюць з кім патрэба „Дзень“.

Гэты артыкул і зотна вострага характарыстыка выклікалі апошнімі выступленьнямі „Бел. Дзень“ умястоўскага „Народ“ „Спачасіны. У апошнім часе „Народ“ стаў у адносінах на беларускае радыкальнае дэкай рабіць канкурэнцыю „Бел. Дзень“. Асабліва ж востра выступіў „Народ“ супроць дэкай „Дэкайнін, які змушаны быў у лісьце ў рэдакцыю „Голасу Працы“ так асакарываваць выступленьне „Спачасіны“:

„Каб ня было подпісу „Д“, дык можна было б падумаць, што гэта пісаў якісь чалавек дакі, да якога не прыстоіць ні дэкай, ні прыстойнасьць, ні шарабаснае вымак азыка. ... У лісьце Яніі Сташкевіча я багу пад закланам асабістага пашу на мяне — выраіны нахад супроць усёе сялянска-рабятніцкае думкі, нахад бэвагаліны, брутальны, які на сшыльцы ня перад чым, ні яа што не глядзіць. У адносінах да мяне асабіста лісьце востры характар дэкай дэфініцыюнага давоу“.

Гэты ліст сэн. Дэкайнін канчаткова прымаўскае Я. Сташкевіча ў адуу кампанію з іншымі беларускімі дэфініцыюшчыкамі. Штат шходы яны парабілі сваімі адносінамі і мяла любага і сабійчэ пачер за тэрамінімі кранамі, дакучоучы даносам.

Пастакова прэзыдыуму ЦКК УсеКП(б) аб Смаленскай арганізацыі

Прэзыдыум ЦКК УсеКП(б) ухваліў тазую пастанову нахонт ранейшае кіруючае групы Смаленскае арганізацыі ат 1-га тэрвеня 1928 г.: з прычыны выкрытых фактаў актывнага супрацьстаяньня ў працы дэкай часу верхавіны губкому супрам рабочых сяброў партыі вымырці злучыцца, якія чыніліся ў Смаленску, а таксама, бяручы пад увагу пастановы павятовых партактываў, зьвязаных ячэек і раённых агульных сходоў сяброў партыі, — раёншага сакратара губ. савету Паўлюкевічу Е. А. — сябра УсеКП(б) з 1913 г., рабочага, раёншага сябра биро губкому, загадчыка АПА Паўлідава С. Г. — сябра УсеКП(б) з 1913 г., служачага, раёншага сябра биро губкому, Аляксеевічу А. Я. — сябра УсеКП(б) з 1918 г., служачага і раёншага сябра биро губкому, памесніка старшані губыкансому Мельнікава І. А. — сябра УсеКП(б) з 1918 г., служачага, — з радоў УсеКП(б) выключыць.

У адносінах да „Грамад“ давоу адшарылі не атошніто і дэкай падрыхтоўку яе раёнамі і катаржэнна тры суду не дэкай. Але і „Грамад“ кампанкоа знішчана“

На гэтае затыманьне са раёнамі адваз уступны артыкул № 13 „Голасу Працы“ (за 26-Г):

„Дух Грамад“ Існуе, бо існуе тая абставіна, якая перадмі Грамаду; абставіна, якая сьць зьвязаным твароу зьвязаным зьвязаным руху“.

„Беларуская Грыніца“ маючы і аб Грамадзе і аб іншых катаржэнна прысёдак, але затыманьне (№ 31 за 27-Г) пашылілі дэкайскае негалежынасьці і беларускае кніжка за мяжой. Гэтакі апошнімі пашылілі абсёдак, якія ня маюць за сабою ў аўтар волі-павольнага сімуляны прытомні салікую культуру ролна — чырэвага Менску:

„Усё наша літаратурнае багачства павіно ў Эўропу з сталіца Радвае Беларусі — Менску.“

Намня працаўнікі з Радвае Беларусі даўно ўжо зрынулі тое вадальнае, якое павіла ім каляні беларускай дніга. І вост некалькі годоў таму ўжо пашу кнігу в Менску можа было спавязь у вадляніцкіх сталіцах Эўропы. Іна-га наша выказана сваю працу. Зараз, калі толькі яна вадлялася ў біра-даітані уіншэрыстаў, то ашасавы не зьвязілі на старонках навуковых часопісці. Сёньня ўжо гэта сьць прастай пэўнасьцю, што ў кожным нумары такіх часопісці, як „Слава“ (Прага), „Сялянскі Прагляд“ (Прага), „Дом іх сьвет“ (Любяна), „Архіў фюр“ славіш філэлага“ (Берлін), „Пароднісьне востра“ Чэкаславакскі“ (Прага), „Рэвуа да аскулэ сьвяне“ (Парыж), „Зейншрфт фюр славіш філэлага“ (Берлін), „Ківіста да літаратура сьвяне“ (Рым), „Ле мода сьвяне“ (Парыж), „Эўропа прыстаў“ (Рым), „Остаўропа“ (Берлін) і „Тэхналявіа Рэв’ю“ (Лондан) — знойдзеш зьвязь аб сваёй бацькашчыне сьлоўца. Гэта ўсё сталася за апошні 5—6 годоў... Менск выкаваў добрую працу“.

Так, шчорны сьвакі Менск сьвакану штат добрае праці і яшчэ штат выканае. І ня дэкай тым, што, не зьвязаным на усё прывакацы, ён прымае да сабе сьвакі праддубыя Заходнае Беларусі і што сьвакі намня сьвакі вымакні і мяла любага і сабійчэ пачер за тэрамінімі кранамі, дакучоучы даносам.

„Здрада“ тав. Гурэвіча

(Ячэйка Лесбелу)

Цьвердалобья ёсьць і ў нас, у Лесбеле. Цьвердалобья самай сапраўднай маркі. Ня глядзячы на тое, што лэзун самакрытыкі ў нас усюды набыў права грамадзянства, але ў Лесбеле аднаго таварыша, які адважыўся пры перавыбарках бюро ячэйкі пакрытыкаваць дзейнасьць бюро і каго-небудзь з начальства, ахрысьцілі:

Здраднікам...

Чаму?

Бачыце, тав. Гурэвіч, які быў членам бюро ячэйкі, здрадзіў сямейнай спэтаксы... І, не адмаўляючы часткі сваёй віны, выступіў і заявіў:

— Да мінусаў працы бюро треба аднесці невыкананьне дыроктыв партыі аб 20-проц. зьніжэньні адміністрацыйна-кіраўнічых выдаткаў, бо зараз ёсьць ня толькі зьніжэньне, а павялічэньне на 16 проц.

Спэцфонд быў разьмеркаваны праўленьнем Лесбелу бяз згоды з бюро ячэйкі і фракцыяй мясцоваму, і гэта выклікала незадаволеньне рабочых на заводзе „Дрэвапрацоўшчык“. Будаўніцтва Бабруйскага камбінату прыводзіцца бяз пляну, бо на каштарысе треба было выдаткаваць 1.200.000 руб., а ўжо выдаткавана 4.000.400 руб. І наўрад ці на 5 мільёнаў камбінат будзе дабудаваны.

У гэтым выступленьні, здаецца, злучыннага нічога няма. Але бюро

ячэйкі і кіраўнікі Лесбелу не чакалі крытыкі з гэтага боку, г. зн. з боку члена бюро.

І палала-ж тав. Гурэвічу за гэта выступленьне. Не таму, што факты былі няпэўныя, але толькі за тое, што ён адважыўся на сьходзе ячэйкі выступіць і расказаць аб памылках сваёй працы і ўсяго бюро.

Кожны выступаўшы ў сп

дети на заводах, а таксама і агітацыя-саюзныя. Выпісваецца для чырвонаармейцаў літаратура.

З свайго боку падшэфны чырвонаармейцы дапамагаюць рабочым у справе арганізацыі. Пад іх кіраўніцтвам навучаюцца вайсковыя гурты, праводзяцца снаборніцтвы.

між рабочымі і чырвонаармейцамі. Экспурсіі і вечары часта носяць фармальны характар, ня служаць мерай агуртавання паміж шэфамі і падшэфнымі.

Над гэтым недахопам задумваецца цярпер праўдзельны саюз харчавікоў, шукае меры да іх арганізацыі.



Спажывачная матэрыяла аб Грамадстве азнамчаліся ў белгійскіх газэтах, у галандскай газэце «Літэратура» і інш.

Малюваць вестні, што і амерыканскі друк удзяліў працоўнаму адвадзку ўвагу.

Тым часам, працэс Грамады зьвярнуў на сябе увагу ўраўнаважанай думкі, ён выклікаў да асуджання за беларускую справу, за імкненьне вызваліць беларускі народ, хваля спатужанні да рэвалюцыйна-грамадаўчаю.

Гэтае шырокае спатужаньне шпрых народных мас Эўропы і Амэрыкі будзе маральным падтрыманьнем асуджаным на доўгія гады катаргі барацьбітом за справу вызваленьня народных мас Заходняй Беларусі.

Савецкая гаспадарка, якая развіваецца пад ведамамі Лесбелу, павінна была быць перадаваць Беласельскіх. Але, ня глядзячы на настановы і дырэктывы вышэйшых органаў, справа з месца на рухаецца.

Праўдзельны Лесбелу прабуе ўспрымаць адпаведна, адносна і г. д. тармазіць справу. Мясцома выдуча ўспрымаць размовы. Амазь што паўгода ня смянецца цяганьня.

Калі-ж гэта скончыцца?

Палазьнік.

бачыцца, гэтае вышэйшае і той час, як пачаўся трагічны развіццё іх сабе рабочых, думкі іх гарыць у асуджэнні, бо гэтае тым самым пашыраюць і сумнаватыя працэсы на фабрыках і аддзяленнях гаспадаркі?

І думка, што тут павінна была быць больш сурова мера пары. РСІ і мільярд прафарганізацыі трэба павінна працаваць і арганізаваных ме, барацьба з такімі вышэйшымі на пачынае пачаць.

Бразіа.

Абсьледваньне сельскай гаспадаркі БССР

(Да правядзеньня веснавога апытаньня)

На прыкладзе мінулых гадоў у пачатку чэрвеня абдураецца па ўсёй БССР веснавое апытаньне 10 проц усіх сялянскіх гаспадарак. Гэта значыць, 80 тыс. сялянскіх двароў у Беларусі будзе падлягаць дэталёму абсьледваньню работнікамі статыстычнага апарату.

Праграма абсьледваньня ўгоднена ЦСУ з усімі зацікаўленымі ведамствамі і ўстановамі.

Зараз выдзецца вялікая напружаная работа.

гады мелі вялікіх недахопы і прыходзілася іх супастаўляць з другімі матэрыяламі і ўносіць неабходныя папраўкі.

Але ўсё-ж такі з году ў год даныя паліпаюцца.

У гэтым годзе мы ставім перад сабой цвёрдую моту палепшыць правядзеньне веснавога апытаньня. Мы патрабуем ад сваіх працаўнікоў самыя сьведомыя і сур'ёзныя адносіны да справы.

Ужо даволі гаварылася і пісалася аб якасьці першапачатковага статыстэра'ялу. Напамінаць аб гэтым ня будзем. Даволі сказаць, што вышэйшыя партыйныя і савецкія органы на гэта зьвярнулі вялікую ўвагу і лань спецыяльныя дырэктывы на гэтым пытаньні.

XV зьезд партыі адзначыў важнасьць вывученьня сельскае гаспадаркі і мы павінны заўсёды мець перад сабой моту адбіваць сапраўдны малюнак народнае гаспадаркі.

Л. ПРАФЭАНСАУ.

Аб коркавай ізаляцыі і коркавых галовах, або аб тым, як „будуецца“ халадзільнік

Чаму ў перахаладзільніку правалілася столь

Для таго, каб сонечныя праменьні не магі прасякнучь у халадзільнік, сьцены і столь халадзільніка абіваюцца коркавай ізаляцыяй. Коркавы пласт, таўшчыняю ў вяршок, з абодвух бакоў намазан спецыяльнай смаляю-гудронам, які не наддаецца ўплыву цяпла.

Дзякуючы коркавым галовам і

недагледжанай кіраваньню пабудовы халадзільніка, гудрон у часе работы выдаткаваўся вельмі не эканомна, разліваўся на падлогу і цэлымі застыўшымі кавазямі разам з сьмеліцём вылідаваў на двор. Хутка стаў адчувацца недахват гудрону, пачаліся прастоі рабочых, і «Хладстрой» пачаў думаць аб тым, чым замяніць гудрон. Выбар яго

спыніўся на смаля-нік, якім часта ў чым уступае гудрону і граціць сваю якасьць пры нагрэваньні.

На глядзячы на тое, што якасьць смаля-нік была добра падоба тэхнічнаму персаналу, ніякіх папярэджальных мер пры не ўжываньні ня было прынята.

Работа па прымацаваньні коркавай ізаляцыі да столі перахаладзільніка (справа ізаляцыя халадзільніку) была адана рабочым зьдэльна. Картроль за работаю ня было. Рабочыя на раз заўважлі адміністрацыі ў асобе Паліцкага і Краўгаўза, што шрубам, якімі прымацоўваюцца да столі коркавая ізаляцыя і «папалуба» (г. зн. дошка, якая прытрымліваець ізаляцыю), нікуды ня варты, галоўкі шруб — гладкія, ня маюць парэзу, што аб дае магчымасьці іх ушрубвацца, а прыходзіцца ўбіваць молатом. Але адміністратары на заявы рабочых не зьвярнулі ўвагі.

ПА САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ

(Па тэлефону, тэлеграфу і сьпешнай поштай ад нашых карэспандэнтаў)

Зідыміў выдрыцкі коміні

(Ад уласнага карэспандэнта „Звязды“ на Асістроі)

Надрыхтоўчыя работы ў на Асістроі падыходзяць да канцу. Часовае электрастанцыя, на якой устаноўлены тры аэкамабілі агіднае моцы ў 720 конск. сіл, ужо скончана. Зроблена пробы пуск машыны, прычым дым адводзён у коміні б. Выдрыцкага хмічнага заводу, вышыняю ў 50 метраў.

Колін, які зноў зідыміў пасьця пацігадовага перапынку, прыкаваў да сябе ўвагу насельніцтва вакольных вёсак, і шмат сільна прайшлі на Выдрыцу залытацца, адкуль узьняўся гэты дым.

Вялікія клубы дыму і першыя гудкі аэкамабіляў ствараюць багаты настрой у рабочых і служачых Асістроі, бо пабудова часовай электрастанцыі зьвярнула ішчэ адным буйным крокам у справе ажыццэньня прамастовага і гаспадарчага жыцця Беларусі, у справе пабудовы Беларускай Раённай Электрастанцыі.

Ад будынку часовай электрастанцыі цягнуцца тры лініі правадоў, з якіх адна з'явілася ў Арэхах і будзе даваць электра-энергію будучым работам на пабудове галоўнага будынку электрастанцыі, а дзьве іншыя ідуць на торфараспрацоўкі, дзе ўжо змаўтавана паніжачая настанцыя.

На вялікіх плошчах, асушаных і надрыхтаваных для здыбычы торфу, стройнымі радамі з песьлямі рухаюцца тарфушкі, якія выраўноўваюць торф, выкінуты з пракапаных летась асушальных канаваў. Трудна паверыць, што гэтыя зусім сухія плошчы летась былі накрыты вадой больш, чым на аршын. На шасьці асушаных участках зьбіраюцца шасьць камплектаў машыны для фармоўкі торфу, зборка якіх ужо падыходзіць да канцу. З вялікай увагай і дакладнасьцю прыстаўваюць рабочыя кожную машыну і кожную шрубку, ведаючы, што машына павінна бесперабойна працаваць праз увесь сезон здыбычы торфу, бо кожнае сьмывеньне машыны выклікае прагу 60 чалавек рабочых, якія абслугоўваюць кожны камплект машыны. Рабочыя-тарфушкі пачынаюць прыжджаць. Для іх пабудаваны спецыяльныя баракі, чыстыя і сьветлыя, сьпэцыяльна абсталяваныя сушылкамі. У пасьляку сьцьд каапаратыву, хлебапяркары, клуб-сталоўна, большыя і інш.

Мільярыя ў Гомельшчыне

ГОМЕЛЬ. (Уласны кар.). У горадзе і акрузе значна павялічылася захворваньне на маларыю. У некастрых мясцовасьцях Рэчыцкага раёну таксама павялічылася захворваньне на маларыю, якая прынесена сюды з Каўказу перасяленцамі, што вярнуліся адтуль.

Абруговаў санітарная станцыя разаслала ва ўсе парагонныя маларыйны мясцовасьці значную колькасьць хіны.

Эпідэмія маларыі зьвялілася таксама на торфараспрацоўках, недалёка ад Добрушы, дзе працуе каля 1000 чал. Для ліквідацыі маларый туды выжылі спецыяльная камісія.

7 чэрвеня на торфараспрацоўках адкрываецца мадыфікацыя бункт. Інспэктарай аховы здароўя склікана абруговаў нарада па барацьбе з маларый.

Тав. Галадзед у Полацку

ПОЛАЦК. 2 чэрвеня (Ад нашых спецыяльнага карэспандэнта). Учора ў Полацк прыехаў старшыня СНК Беларусі т. Галадзед. На станцыі т. Галадзед сустраў рабочых, чырвонаармейцаў, студэнтаў і інш. У дзень прыезду т. Галадзед наведаў прапарыетэсты гораду, а вечарам выступіў перад Чырвонай арміяй і на плясую гарсаету Сявья т. Галадзед выехаў па акругу.

Пачаўся тыраж 11 сэрві

МАЗЫР. (Па тэлеграфу ад уласнага кар.) 31 мая ў Мазыры пачаўся тыраж адзінаццатай сэрві пазыкі ўзмацненьня сельскай гаспадаркі. Прыехала больш 100 прадстаўнікоў ад Мазырскай, Гомельскай, Бабруйскай, Магілёўскай, Менскай, Мядзельскай, Жытомірская акруг. На ўрачыстым адчыненні

Камуна з... памешчыкаў

Хто гэтаму паложыць канец?

ВІЦЕБСК. У былым маёнтку Кавалі, Гладокскага сельсавету, Лёзьнянскага раёну, існуе зараз сельска-гаспадарчая камуна. На чале гэтай камуны стаіць былы памешчык Віцебскай губэрні Канькоў. Канькоў апрама маёнтку Кавалі ў старыя часы меў яшчэ два маёнты, а ў Віцебску — уласны дом. Гэты абшарнік трымаў вялікі штат служак і 30 чал. батракоў.

У часе рэвалюцыі Канькоў зьбірае падойсм сялян, што ён на памешчыка, а сумленны працавіты селянін. Нотым ён становіцца «сперадзіком» і арганізоўвае сельска-гаспадарчую камуну. У арганізацыю камуну Канькоў залічвае ў першую чаргу сваіх сям'ю і двух вліменьнікаў, а для адводу вачэй прымае яшчэ аднаго селяніна. Камуна з памешчыкаў жыць прыня-

тыражу былі заслуханы прывітаньні ад прадстаўнікоў партыйных, савецкіх і прафэсійных арганізацыяў, ад сялян, рабочых і чырвонаармейцаў. Паслана прывітальная тэлеграма т. т. Калініну, Чарвякову.

Апошнія тры дні ў горадзе прададана аблігацый больш, чым на 2.000 руб. Шпітальнік.

вочы, але вакольнаму сялянству, асабліва беднае, няма ад камуны жыцця. Канькоў за выганы, за патравы, за паслугі дзярж грошы з сялянства.

Хто гэтаму паложыць канец і як дагэтуль камуна з памешчыкаў бесперашкодна існавала?

Страт ад наваліцы на 40.000 рублёў

КОНЫСЬ. (Уласны кар.) 26 мал ў Коўцкім раёне (Аршаншчына) прайшла вялікая наваліца, якую зьнесена 6 плацін з настамі на вадзяных млынох. Страт ад наваліцы былі 40.000 рублёў.

Рабочыя таксама зазначалі на тое, што дошка для падшыўкі («папалуба») нікуды ня варты, яны вельмі вузкія, тонкія (таўшчыняю ўсяго ў адну палею) і старыя.

Дзякуючы ўсім гэтым недахопам, коркавая ізаляцыя была прымацавана да столі толькі «для віду» і калі сонца пачало прыграваць знадворную бэтонную паверхню халадзільніку (ваксынальную смалясмаля змялію), цяжыня дайшла да пласту смаля-нік, распавіла яе і... частка ізаляцыйнае столі, плошчай ў 130 кв. метраў (60 проц. усёе столі перахаладзільніку), пачала асядаць уніз.

Такім чынам, аказалася выкінутай вон і затрачанай праца і значная колькасьць матэрыялу. Пось што значыць, калі коркавую ізаляцыю праводзіць коркавыя галовы.

Аб халадзільніку наша газета пісала ўжо ня раз. Наводзе слоў некаторых рабочых, гісторыя з коркавай ізаляцыяй гэта толькі адзін эпізод вялікай эпітэі выдывае над назваю «Пабудова Менскага халадзільніку».

Калі-б якая-небудзь ўстанова пацікавілася, — кінуць рабочыя, — яна-б выявіла значна больш безгаспадарчэсці...

Будзем чакаць, што такая ўстанова знойдзеца і жадаўна рабочых будзе выганана.

П—н.

300 ВЫСТАВКА ЖИВЫХ ЗВЕРЕЙ
 ГАМБУРГСКОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО САДА.
МАССА ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ
 Экскурсии допускаются со скидкой по отношению экскурсбюро.
 Бюджетно зверей — в 8 час. вечера

Тэатр і кіно

Мингостэатр. | ГАСТРОЛИ ансамбля артистов
Госуд. Академ. Московского МАЛОГО ТЕАТРА
 При участии заслуж. арт. В. П. Пашенной, В. О. Массалитиновой, Н. К. Яковлева, Н. Ф. Костромского, В. Р. Ольховского.

Воскресенье, 3 июня **УТРОМ** «Любовь Яровая» (Трелева) | **ВЕЧЕРОМ** «Женитьба Велутина» (Островского) | **Понедельник, 4 июня** «Иван Козырь и Татьяна Руских» (Смолина)

Открыта предварительная продажа билетов в кассе театра ежедневно с 12—2 ч. и с 5—9 час. вечера. В раб. кассе — с 11 с пол. до 2 ч. и с 4—6 час. вечера.

Начало в 8 о пол. час. вечера. Уполномоч. Р. В. Ольховицкий.

Летний тэатр САДА | **ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 июня** — гастроль ансамбля артистов Госуд. Академ. Московского **МАЛОГО ТЕАТРА** | **Анна Кристи** | Драма в 4 действиях | Юдж. О'Нейл

Кино-тэатр «Культура» | **«Мюзик-Холь»** | У праграме — лепшыя расійская і замежныя атракцыёны.

«Чырвоная Зорка» | **«Дачка двух бацькоў»** | Толькі тры дні — 1, 2 і 3 чэрвеня | зямельны мадэлі фільм | кіно-раман у 7 частах.

«Стэнлей у нетрах Афрыкі» | 2 сэрты за адзін сеанс. На 1-ы сеанс — усё білеты па 25 кап. Пачатак роўна а 6 г. 30 м.

«Князеўна Мэры» | Толькі 2 сэрты | 1. «Князеўна Мэры», у 8-мі частах. | 2. «БЭЛА», у 7 частах. | Пачатак 1-га а 7-й гадзіне, 2-га а 10-й гадзіне

КРАСОТУ И МОЛОДОСТЬ ПРИДАЮТ КРЕМ, МЫЛО И ПУДРА
Меломорфоза
 РАДИКАЛЬНО УСТРАНЯЕТ ВЕСУШКИ И ДРУГИЕ ДЕФЕКТЫ КОЖИ
 ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДЕ

КОШИНЫ АДПУСКНИК
 можа атрымліваць газету
«ЗВЯЗДА»
 — па месцы свайго адпачынку —
 Паведамце ў аддзел падпіскі газеты «Звязда» ВАШІ НОВЫ АДРАС, і Вам будзе высылатца газета па месцы знаходжаньня ў водпуску **БЕЗ АСОБАЙ ДАПЛАТЫ.**

Прыймо абвестак у чарговы нумар газеты адбываецца да 2-ога гадзіны дня

Мастацкая літаратура
 А. Дудар. «Вежа». Зборнік вершаў. Цана 65 к.
 М. Нікановіч. «Крык працы». Збор апавяданьняў. Цана 35 к.
 В. Станіўскі. «Сьпявай вясна». П'еса. Цана 20 кап.
 В. Станіўскі. «Музыка Цьвіжэўскі». П'еса. Цана 25 к.

Крытыка
 «Янка Купала ў літаратурнай крытыцы». Збор крытычных артыкулаў

ЗЬМЕСТ: З. Жылуніч. — Янка Купала — пэсьяр вызваленьня. М. Байкоў. — Месца Я. Купала ў беларускай літаратуры. У. А. Дзяржынскі. — Янка Купала ў крытыцы. М. Піотуховіч. — Асноўныя этапы ў разьвіцьці лірыкі Я. Купала. Ів. Замойн. — Драматычныя творы Я. Купала. А. Вазьнясенскі. — Паэмы Я. Купала. Ю. Драйзін. — Музыка ў творах Я. Купала. Л. Цьвіжэўскі. — Я. Купала як перакладчык.

Навукова-папулярная літаратура
 М. Рубакін. «Што такое падземны агонь». Цана 80 к.
 Лункевіч. «Грамадзкае жыцьцё жывёл». Цана 50 кап.
 В. Румін. «Забавная хвіля». — Цана 45 к.

Сялянская літаратура
 Уцяцін. «Як захавалі вясны корм на зіму». Цана 25 к.
 Туляновіч. «Як адбываецца корм у сялянскай гаспадарцы». Цана 23 к.
 Пракапенка. «Як палоншыць сенажаць». Цана 25 к.

Вайсковая літаратура
 Кавальцон. «Валнізавіца пасяльніцтва». Ц. 25 к.
 В. Бэрлін. «Як працаваць савету ланіўскага вутку». Цана 22 к.
 П. Краснапольскі. Польскі Салдат. Ц. 40 к.
 Сычоў. Як чытаць кнігу і газету. Ц. 55 к.

Палітычная літаратура
 Я. Вольфсон. «За марксызм». Збор артыкулаў. Цана 2 руб.
 «Беларуская Сялянска-Работніцкая Грамада». Збор артыкулаў. Цана 25 к.

Падручнікі
 Ів. Замойн. «Мастацкая літаратура ў школьным выкладаньні», ч. II. Ц. 90 к.
 Ів. Серада. «Ветэрынарыя і зоагіена», ч. II. Цана 3 руб.
 М. Вайкоў і С. Некрашэвіч. «Гасііска-беларускі слоўнік» (728 стар.). Ц. 4 р. 50 к.

Дзіцячыя кніжкі
 «Юныя іроі». Зборнік дзіцячых адпаведаньняў з ілюстрацыямі. Ц. 25 к.
 Амічы. «Як дзлучыцца выратавала пасаг». Цана 15 к.
 Зімэнка. «Прадвітан зьяўчэнка». Ц. 22 к.
 Яно-ж. «Нашы прычэлі». Цана 60 к.
 «Воук-дурань». Народная казка. Ц. 55 к.
 «Жу і воук». Народная казка. Ц. 50 к.
 Я. Вір. «Маленькі балагол». Зборнік апавяданьняў. Цана 25 к.

ЗЬМЕСТ: Сон на кургане. Адвечная песьня: Песьня аб паходзе Ігара. Галька. Цана 2 руб.

НА ЧЭРВЕНЬ | **ПАСЬПЯШЭЦЕСЯ** | **НА ЧЭРВЕНЬ**
ЗДАЦЬ ПАДПІСКУ | **НА ГАЗЭТУ** | **НА ЧЭРВЕНЬ**
 і да канца году | і да канца году

ЗВЯЗДА
 (орган ЦК КП(б)Б)
УМОВЫ ПАДПІСКІ
 на 1 м-ц — 90 кап. | на 6 м-цаў — 5 руб. —
 „ 3 „ 2 р. 60 кап. | „ год — 9 „ 75 к.

Газета „Звязда“ дае сваім падпісчыкам дадаткам часопісь „**БАЛЬШАВІК БЕЛАРУСІ**“ за 15 к. на мес. (замест 25 к.)

Канторай газеты „Звязда“ прымаецца падпіска **„ПОЛЫМЯ“** НА ЧАСОПІСЬ „ПОЛЫМЯ“
 Падпісная цана: на год — 10 руб., на 6 м. — 5 р., 3 м. — 2 р. 50 к.

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦА:
У МЕНСКУ: галоўнай к-рай газ. „ЗВЯЗДА“ Савенская, № 63, 3-ці паверх, тэл. 7-81, штодзённа ад 9-3 гадз. упораванымі галоўнай канторы і разнашчыкамі газеты.
У ПРАВІНЦЫ: аддзяленьнімі выдавецтва, упораванымі галоўнай канторы і ўсімі паштона-тэлеграфічнымі канторамі.

«СЕКАРОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ»
ВЫТЯЖКА ИЗ СЕМЕННЫХ ЖЕЛЕЗ
 ПРИГОТОВЛЕННАЯ ПО СПОСОБУ ПРОФЕССОРА Д^{РА} БЮХНЕРА
 ОТДЕЛ ПРОИЗВОДСТВА И КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ **ИЛЕН МОСКВА** Москва

ЦЕНА ФЛАКОНА 2 РУБ.

ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ САНГИГИЕНЫ СССР

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ НА МЕСТАХ ВЫСЫЛАЕТСЯ ИЗ ГЛАВНОГО СКЛАДА НЕ МЕНЕЕ 4х ФЛАКОНОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 25% ЗАДАТКА

ПЕЧЕБ. УЧР. И ВРАЧАМ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ **«GRATIS»**
 ВХОДЯЩ. В ОБЪЕДИНЕН. **«МОСНОПРОМСОЮЗ»**

ЛАБОРАТОРИЯ КООПЕРАТИВА «ИЛЕН-МОСКВА» МОСКВА ул. ГЕРЦЕНА № 5/1 Отд. 10

НОВАЯ КНИГА ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ДЕЛОВЫХ БУМАГ
 ПОЛНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО для составления договоров, обязательств, исковых и др. заявлений и жалоб по гражданским, уголовным и административным делам, по семейным, брачным, опекунским, жилищным, земельным, трудовым, торговым-промышленным, налоговым и ин. др. делам.
 С приложением кр. изложения всех законов, справочных сведений и подробного алфавитного указателя.
 Необходимое пособие для хозяйственников, администраторов, юристов, консульт. и др.
 Сост. С. А. АЛФЕЕВСКИЙ, под редакцией профессора А. М. ВИНАВЕРА.
 Цена книги (768 стр.) в переплете 7 р. 50 к.
 КООПЕРАТИВНОЕ ИЗД-ВО **«ПРАВО И ЖИЗНЬ»**, Москва, 34. ул. Крестовника, 17-17.

Згубленыя і ўкрадзеныя наступныя дакуманты лічыць неспраўднымі:
 Ідэнтыфікацыйная картка № 15.046 Выканава М. І., выд. Магнэск. акругаком КН(б)Б. 239
 Магнэск. кніжка № 15.045 Нодзвешкай К. О. І., выд. МЦРК. 2240
 Магнэск. кніжка МЦРК Бэйнэсон К. І. М. 2241
 Магнэск. кніжка МЦРК № 16.223 Віт-коўскага Я. А. 2242

ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ БУХГАЛТЕРИИ, НАЛКУЛЯЦИИ И СТАТИСТИКИ
 ПРИ ЦК СБ
 Продолжительность курса — 8 месяцев.
 Поступать на курсы можно в любой месяц года.
 Принимаются лица с образованием не ниже 4 гр. семилетка.
ОКОНЧИВШИМ КУРСЫ ВЫДАЮТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА
 Плата за первый месяц 5 руб., а за остальные по 4 руб. в месяц
 ВНОСИТСЯ В НАЧАЛЕ КАЖДОГО МЕСЯЦА ВПЕРЕД по адресу:
 Минск, Всеобанк, тек. счет № 632.
 Подробн. условия высылаются за 2 восьмидневными марш. С зарплатой обращаться: Минск, Всеобанк, заочные курсы.

Чырвоваармейск. кніжка Фалза М. І., выд. 42 зап. адз. пугач. лав. 2243
 Магнэск. кніжка Мілейкоўскай С. Я., выд. МЦРК. 2244

Кошт публікацыі аб вугро аднаго дакуманту **50 кап.**

Кошт публікацыі аб скасаванні шлюбу **3 руб.**

ПРАДАЮЦА
 старыя газеты, папяровы зрыў і макулятура
 Зварочванне ў галоўную кантору газеты „Звязда“ — Савенская, 63, 3-ці паверх
 Менск, Галоўнабуд № 300.